

## НЯБАЧНАЕ ПРАЗ БАЧНАЕ: РАМАН ЭНТАНІ ДОРРА «УВЕСЬ НЯБАЧНЫ НАМ СВЕТ»

**Юрый Стулаў**

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры  
Кафедра замежнай літаратуры  
Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт (**БЕЛАРУСЬ**),  
220034, г. Мінск, вул. Захараўа, 21,  
e-mail: yustulov@mail.ru:

**UDC: 821.111(73)**

### РЕФЕРАТ

**Цель.** Статья посвящена анализу романа современного американского писателя Энтони Дорра «Весь невидимый нам мир», удостоенного Пулитцеровской премии за 2015 г. Целью статьи является выявить художественные стратегии писателя, определившие успех книги. **Исследовательская методика.** Для исследования использованы культурно-исторический метод и метод тщательного прочтения, которые позволили выявить авторскую концепцию, нашедшую отражение в выборе главных героев, жанровых характеристиках, способе наррации, оригинальной композиционной структуре романа, интертекстуальных связях. **Результаты.** В статье рассмотрены различные оценки романа Дорра, показан его оригинальный подход к показу событий Второй мировой войны через выбор героев, манипуляции с хронотопом, исследование возможностей воздействия на сознание людей при помощи достижений техники, в частности, радио, внимание к «внутреннему» голосу человека, а также влияние травмы на поведение людей в кризисные моменты. **Научная новизна.** Роман Э. Дорра «Весь невидимый нам мир» вышел менее двух лет назад и только начинает становиться предметом исследования. Статья направлена на расширение круга новейших произведений, отражающих тенденции в развитии современной американской литературы. **Практическое значение.** Данная статья может быть использована для дальнейшего изучения явлений в новейшей литературе США. Научные результаты исследования могут лежать в основу при написании курсовых и дипломных работ.

**Ключевые слова:** современная литература США, хронотоп, жанр романа, интертекстуальность.

### ABSTRACT

**Yuri Stulov. *The invisible through the visible: the novel «All the light we cannot see» by Anthony Doerr.***

**Aim.** The paper deals with the novel «All the Light We Cannot See» by the contemporary US writer Anthony Doerr that got the Pulitzer Prize for Fiction in 2015. The aim of the paper is to reveal the author's writing strategies that determined the book's

success. **Methods.** The cultural-historical method and close reading have been used. They have helped to reveal the writer's concept which found its reflection in the choice of the novel's protagonists, genre characteristics, narrative strategy, original compositional structure, and intertextual links. **Results.** Various appraisals of A. Doerr's novel have been discussed. The article shows the writer's innovative approach to showing the events of World War II through the choice of protagonists, manipulations with the chronotop, exploration of the possibilities of affecting people's consciousness with the help of technical innovations, radio in particular, attention to a person's «inner voice» as well as the influence of trauma on people's behavior in critical situations. **Scientific novelty.** The novel «All the Light We Cannot See» by Anthony Doerr was published less than 2 years ago and has not been thoroughly studied yet. The paper is aimed at widening the range of most recent books that show the tendencies in the development of contemporary US literature. **Practical significance.** The paper may be used for further study of contemporary US literature. The results of the research can be used for writing course projects and qualification papers.

**Key words:** contemporary US literature, chronotop, genre of the novel, intertextuality.

## РЕФЕРАТ

**Юрій Столов. Незриме крізь видиме: роман Ентоні Дорра «Все те незриме світло».**

**Мета.** Стаття присвячена аналізу роману сучасного американського письменника Ентоні Дорра «Все те незриме світло», відзначеного Пулітцерівською премією за 2015 р. Метою статті є з'ясувати художні стратегії письменника, які обумовили успіх книги. **Дослідницька методика.** У студії використані культурно-історичний метод і метод ретельного прочитання, які дозволили виокремити авторську концепцію, втілену у виборі головних герой, у жанрових характеристиках, у способі нарратції, в оригінальній композиційній структурі роману, в інтертекстуальних зв'язках. **Результати.** У статті проаналізовані різні оцінки твору Дорра, продемонстровано його оригінальний підхід до зображення подій Другої світової війни через вибір герой, маніпуляції з хронотопом, дослідження можливостей впливу на свідомість людей за допомогою досягнень техніки, зокрема радіо, увагу до «внутрішнього» голосу людини, а також вплив травми на поведінку людей у кризові моменти. **Наукова новизна.** Роман Е. Дорра «Все те незриме світло» опублікований менше двох років назад і тільки починає ставати предметом студіювання. Стаття спрямована на розширення кола новітніх творів, що відображають тенденції розвитку сучасної американської літератури. **Практичне значення.** Стаття може бути використана для подальшого дослідження новітньої літератури США, а також при вивчені новітньої американської літератури у вищі.

**Ключові слова:** сучасна література США, хронотоп, жанр роману, інтертекстуальність.

Усё больш часу аддзяляе чалавецтва ад падзея Другой сусветнай вайны. Змяняююца пакаленні, амаль не засталося тых, хто прайшоў праз яе цяжкар і пакуты. Аднак пісьменнікі ў розных краях зноў і зноў звяртаюцца да тэмы мільёнаў чалавечых трагедый, якія прадэманстравалі як духоўную годнасць чалавека ў гадзіну выпрабавання, так і глыбіню падзення. Знакавамі сталі раманы «Чытальнік» Бернхарда Шлінка (1995), «Шарлота Грэй» Себасцьянна Фокса (1999), «Адкупленыне» Іана Мак'юэна (2001), «Змова супраць Амерыкі» Філіпа Рота (2004), «Дабраваліцель-

ніцы» Джанатана Литглла (2006), «Хлопчык у паласатай піжаме» Джона Бойна (2006), «Жыщё пасля жыцця» Кэйт Эткінсан (2013) і шмат іншых, якія належаць да розных раманных жанраў і дэманструюць розныя падыходы да ваенай тэмы. Адны абаўраюцца на рэальныя падзеі, іншыя з'яўляюць сабой т. з. «кальтернатыўную гісторыю»; герайзм подзвіга саступае месца паўседзённаму жыццю ў нечалавечых умовах, калі кожны момант можа стаць апошнім. Нават у самыя страшныя гады людзі не спынялі барацьбу, бо гэта была барацьба за чалавечую годнасць, за права заставацца чалавекам. Значна павялічылася колькасць твораў, прысвячаных Халакосту; шмат кніг прысвячана тым, хто, не гледзячы на жах пакарання, ратаваў людзей. А побач – тыя, хто без раздуму выконваў пачварныя загады. Спраба пранікнуць у псіхалогію людзей, якім прыйшлося жыць у гэтую страшную гадзіну, суседнічае з дэтэктывам; драма не выключае гумарыстычных момантаў; гістарычныя асобы змяняюцца звычайнімі, нічым не прыкметнымі персанажамі. Многія з кніг, напісаных на пачатку XXI стагоддзя, адлюстроўваюць новы погляд на вайну пакалення людзей, якія аб вайне ведаюць толькі з кніг і фільмаў. Гэта таксама вызначае як спосаб нарацый, так і стыль іх твораў, якія адчулы на сябе ўплыў постмадэрнізму з яго рэлятывізмам і зацікаўленасцю ў малых гісторыях замест Вялікай Гісторыі. Дастатковая назваецца раман-комікс, альбо графічны раман «Mayus» Арта Шпігельмана.

Раману пра Другую сусветную вайну прысвячаны шматлікія дысертацыі, кнігі, артыкулы айчынных і замежных даследнікаў (А. Асоўскі, С. Бялоў, А. Лівергант, Е. Садоўская, В. Судлянкова, Б. Бяргонцы, С. Кольарж, С. Фрыдман, С. Хоравіц і інш.), дзяякоўчыя якім творчасць пісьменнікаў, пісаўшых пра вайну, прадсталала разнаспектнай, нярэдка супяречлівай і дае мажлівасць зразумець, чаму гэтая тэма застаецца невычарпальнай.

Адным з самых цікавых і моцных па сіле ўздзеяння стаў раман саракатрохгадовага амерыканскага пісьменніка Энтані Дорра «Увесь нябачны нам свет» (Anthony Doerr. All the Light We Cannot See, 2014), які ў 2015 годзе атрымаў Пулітцэрскую прэмію і быў узнагароджаны медалём Эндра Карнегі. На працягу 38 тыдняў кніга была ў спісе бестсэлероў газеты «Нью-Йорк таймс». Раман выклікаў захапленне аматараў кнігі ва ўсім свеце. Адразу пасля яе выхаду ўсе буйнейшыя амерыканскія газеты і часопісы надрукавалі хвалебныя рэцензіі, у якіх іх аўтары падкрэслівалі не только бліскуче майстэрства пісьменніка, але і арыгінальныя мастацкія хады, дзяякоўчыя якім «Увесь нябачны нам свет» стаў адметнай з'явай у навейшай амерыканскай літаратуры. Крытык найбольш уплывовай амерыканскай газеты «Вашынгтон пост» Аманда Вэйлл вельмі важнай якасцю рамана лічыць адсутнасць якой бы то ні было сэнтыменталь-

насці, хоць ён так «займальна і прыгожа напісаны і так эмацыянальна накатвае, што некаторыя эпізоды выклікаюць слёзы» [9]<sup>1</sup>. З ёй пагаджаеща дзіцячая пісьменніца Келі Чэрры, якая прызнаеца, што яна «бессаромна плакала над сцэнамі жахлівага спусташэння і адчувае, што зноў будзе плакаць, калі ей давядзеца перачытваць кнігу» [4, р. 38]. І расійскі крытык А. Пестараўа ўзгадвае, што «апошнія 100 старонак я аблівалася слязамі толькі над вымыслам Энтані Дорра» [7]. Амерыканка Марта Шульман сцвярджае, што пісьменнік «выкарыстаў фізічнае, как зрабіць бачным нябачнае, і стварыў свет, пра які чытачы ведаюць, што гэта фікцыя, але ўсё роўна вераць» [8, р. 26].

Міктым у Расіі ён атрымаў і шмат негатyўных водгукau у Інтэрнecе, перш за ўсё з-за сцэны з савецкімі салдатамі, якія ўвайшлі ў Германію, а таксама ролі, якая адводзіцца англо-амерыканскай арміі пры вызваленні Францыі. Але, на наш погляд, драматычны эпізод з савецкімі салдатамі толькі падкрэслівае крывавы жах вайны, калі пад сумненне ставіцца само паняцце чалавечнасці і годнасці. Што маглі адчуваць на зямлі ворага тыя, у каго фашисты расстралялі родных, знішчылі бацькоўскі дом, пакінулі пасля сябе боль і галечу? У кнiжным аглядзе расіянкі Яўгенiі Рыц слушна падкрэсліваеца «пагруженасць аўтара ў матэрыйял і ... яго адменнае пачуццё гістарычнай стыхiі» [2, с. 208].

Матэрыйялы для кнiгі збіраліся пад час паездак Дорра ў Еўропу, знаёмства з ваеннымі дакументамі і мемуарамі ўдзельнікаў вайны, а таксама навуковымі кнiгамі, якія тычыліся пытанняў марской біялогіі, радыё і слепаты, бо гэтыя тэмы займуць важнае месца ў рамане. Для свайго твора пісьменнік выбірае форму гістарычнага рамана, але напісаны ён пад значным уздзеяннем эстэтыкі постмадэрнізму, што прайоўляеца ў складанай структуры твора, гульне з хранатопам, фрагментарнасці ў арганізацыі наратыва, маніпуляцыях з жанравымі характэрystыкамі выхаваўчага, ваеннага, крыміналльнага, эпістолярнага рамана, выкарыстанні элементаў тэорыі траумы, інтэртекстуальнасці, дэканструіраванні феномена радыёпрапаганды, якая адыграла такую важную ролю ў абалваньванні нямецкага народа ў 1930-я гады. Сам Дорр так растлумачыў абраны жанр: «Гісторыя вывучае, як, калі і дзе вялікая колькасць чалавечых асоб трапіла пад уздзеянне розных міфаў. А расказаць – гэта як бы сачыць за тым, як індывидуумы дзейнічаюць унутры гэтих гістарычных наратываў» [1, р. 16]. Асабліва небяспечна, калі міфы выкарыстоўваюцца для падпіткі нацыяналізма, што зноў стала актуальным у сёняшнім свеце. Пісьменнік звяртае ўвагу, што зараз «Інтэрнэт ужываеца для перадачы

<sup>1</sup> Усе пераклады з англійскага – аўтар (Ю. С.).

міфаў у значнай ступені таксама, як радыё выкарыстоўвалась у 1930–1940-я гады» [6, р. 6]. І не выпадкова ён выбірае ў якасці галоўных персанажаў паддлеткаў, якім выпала жыць у страшныя гады ваеннага ліхалецця і якія вымушаны рабіць цяжкі маральны выбор, яшчэ не маючы ніякага жыццёвага вопыту. Тым самым пісьменнік развівае тэндэнцыю ў сучасным рамане паказу вайны вачыма паддлетка (Б. Шлінк, Дж. Бойн, М. Фрэйн, А. Адамовіч, В. Казько і інш.). Міфы найбольш эфектуна ўваходзяць ў свядомасць як раз ў гады фарміравання асобы, і яны найбольш жывучыя.

Загаловак рамана адразу дае вызначэнне асноўнай тэме кнігі – супрацьпастаўленню фізічна відущчых, але маральна сліпых, якія не разважаючы могуць выкананць любы загад, і фізічна сліпых, акім адкрыты свет, бо гэта маральна бездакорныя людзі, гатовыя служыць чалавеку, а не нейкай абстрактнай ідэе. А інструментам, які выкарыстоўваецца з процілеглымі мэтамі, з'яўляеца радыё: для адных людзей яно распаўсяодъювае нацысцкую ідеалогію, для іншых яно дапамагае ў фарміраванні гуманістычных прынцыпаў. Гэтым тлумачыща і структура рамана ў форме віньетак, якія развіваючыся паралельна і прысвечаны лёсам сляпой французскай дзяўчынкі Мары-Лор Лебланк і нямецкага хлопчыка Вернэра Пфеніга. Не выпадкова пісьменнік рабіць галоўнымі героямі францужанку і немца: Францыя і Германія працішлі праз шэраг канфліктаў і войн, і толькі пасля Другой сусветнай вайны пры актыўнымі удзеле канцлера К. Адэнауэра адносіны паміж былымі ворагамі набылі іншыя характар і сталі асновай будучага Еўрапейскага Саюза. У рамане Дорра герой, самі не ведаючы таго, цягнуцца адзін да аднаго, пераадольваючы гістарычную варожасць і няnavісць.

Дзеянне рамана пастаянна пераносіцца з 1940-х гадоў у 1930-я і зноў у 40-я і далей – у сёнешні дзень і назад, праводзячы сувязі паміж рознымі гістарычнымі перыядамі, як і паміж прычынамі гістарычных катаклізмаў і их вынікамі. Першая глава называеца нулявой і дае дату «7 жніўня 1944», ад якой ідзе адлік часу назад і ўперад, а заканчваеца раман главой 13 (!) – «2014». Нулявая глава адсылае да двух галоўных герояў і месца дзеяння пад час амерыканскай бамбардзіроўкі маленъкага нармандскага гарадка Сент-Мало на поўначы Францыі, дзе, не ведаючыя адзін аднаго, яны апынуліся побач. З гэтага моманту ўсе падзеі падаюцца з пункту гледжання Мары-Лор або Вернэра.

Кампазіцыйна раман напамінае кінастужку, калі камера то набліжаеца да героя і дае яго крупным планам, то з'яжджае ўбок. Самі главы вельмі простыя і кароткія. Няма доўгіх партрэтных ці пейзажных замалёвак; шмат даеца пункцірна, з даверам да чытача, яго інтуіцыі і фантазіі, але гэта такая прастата, якая захоплівае, не дае адараўца ад кнігі,

пакуль не перагорнuta апошня старонка. А потым – звонкая цішыня, калі трэба зноў і зноў абдумаць прачытанае. Вядомая татарская пісьменніца, уладальница прэмій «Вялікая кніга» і «Ясная Паляна» Гузель Яхіна слушна сцвярджае: «Энтані Дорр не папавядает, а паказвае: выбудоўвае кадр, накіроўвае свято, знаходзіць бліскучыя рацэнні сцэн, маніруе, складвае эпізоды, сплятае іх у акты. Гэта моцнае аўтарскае кіно ў прозе; фільм, прыдуманы, паставлены і зняты – на паперы, адным аўтарам» [10, с. 251].

На працягу дзесяці глаў пісьменнік па чарзе паказвае падзеі ў жыцці дзячынкі і хлопчыка, як бы высвятляючи пражэктарам фігуру на авансцене, а адначасова ідзе гісторыя паміраючага ад рака нямецкага афіцэра маёра фон Румпеля, які шукае легендарны алмаз «Мора Агня». Ён павінен дараўваць яго ўладару бессмяротнасць, але нясе катастрофу для чалавецтва. Дзеянне з Парыжжа 1930-х гадоў перамяшчаецца ў нямецкі шахцёрскі гарадок Цольверайн, потым у Парыж на пачатку вайны, а пазней у Сент-Мало, куды дабяруцца Мары-Лор з айцом пасля акупацыі Парыжжа, і зноў у шахцёрскі гарадок, а потым у элітную ваенную школу Шульпфортэ, куды пасля цяжкіх іспытаў пападзе Вернэр з яго талентам радыёмаістра. Іх шляхі будуць ісці насустроч адзін аднаму, пакуль яны не сустрэнутьца пад час амерыканскіх бамбардзіровак Сент-Мало. Гэта будзе іх адзіная сустрэча, якая выратуе Мары-Лор. 10-я глава «12 жніўня 1944» заканчваецца на пачатку верасня смерцю Вернэра, які, трапіўшы ў лагер для ваеннапалонных, ідзе на месячнае свято, «серабрыстае і блакітнае, блакітнае і серабрыстае», «у накірунку Германіі, у накірунку дома» [5, р. 482], і падрываецца на міне. Тры апошнія главы пераносяць чытача ў 1945, 1974 і 2014 гады, апавядаючы пра тое, што здарылася з дзячынкай і тымі людзьмі, якія помнілі хлопчыка, – яго сястру Юту і таварыша па службе Фольксхаймера. А ў апошній главе старая Мары-Лор ідзе на прагулку са сваім унукам Мішэлем і ўзгадвае і айца, і дзеда, і мадам Маэк, якая клапацілася пра іх, і нямецкага хлопчыка Вернэра, і ёй здаецца, што душы людзей лунаюць над Ардэннам, і Рэйнам, і Бельгіяй, і «кожную гадзіну, думае яна, са света знікае хтось, для каго вайна была памяццю».

Мы ўзнімаемся зноў у траве. У кветках. У песнях» [5, р. 530]. І Мішэль абяцае, што ён зноў прыйдзе на наступным тыдні. Жыщё будзе працягвацца, нават калі нас не будзе. Але гэта ўжо іншае жыщё, бо дзякуючы электрамагнітным хвоям чалавецтва больш не асуджана на адзіноту; чалавек на адным канцы свету праз імгнение вока можа далучыцца да людзей за тысячы кіламетраў, як пра тое марыў нямецкі хлопчык Вернэр.

Да апошняга моманту ён будзе ўспамінаць незнаёмую французскую радыёстанцыю, на якой нейкі чалавек з аксамітавым голасам распавядаў

пра электрамагітныя хвалі, аптычныя іллюзіі, а потым гучала цудоўная музыка, і знікала пачуццё часу і прасторы. І пад самы канец жыцця ён даведаецца, што гэта чалавек – дзед сляпой францужанкі, які заканчваў кожную перадачу словамі: «*Адкрыйце вочы... і пабачце, што зможаце, перад тым як яны закрыюцца назаўсёды*, а потым піяніна пачынае іграць самотную песню, якая гучыць для Вернэра як залатая лодка, што плыве па цёмнай рацэ, прагрэсія гармоній, якая змяняе Цольферайн: дамы зніклі ў тумане, шахты засыпаліся, паваліліся трубы, старажытнае мора разлілося па вуліцах, і вольна гуляе вецер» [5, р. 48–49; курсіў – A. D.]. Дзякуючы радыё нямецкі хлопчык і яго сястра Юта, якія вечарамі слухаюць невядомага лектара, забываюцца пра мрак штодзённага жыцця ў сіроцкім прытулку і на нейкі момент апінаюцца ў цудоўным свеце музыкі і прыгажосці. А потым прыйдзе вайна, і радыёпрыёмнікі трэба будзе здаць, і слухаць можна будзе толькі гучнагаварыцель, які перадае праграмы германскага радыё, і замест перадач пра знакамітых стваральнікаў, вучоных, вынаходнікаў будзе ісці гаворка пра веліч Германіі, партыятызм і грамадзянскі абавязак кожнага арыйца, бо ўсіх чакае вялікая вайна. І таму перад сном «Дабранач, думае ён. Альбо *хайль Гітлер*. Усе выбіраюць апошнія» [5, р. 69. курсіў – A. D.].

Тэма радыё з'яўляецца адной з асноўных тэм рамана. Вядома, якую ролю яно адыграла ў маніпуляцыі свядомасцю нямецкага народа. Адным з двух эпіграфаў да рамана сталі слова Й. Гебельса «Мы не змаглі бы ўзяць уладу і здзейсніць яе так, як мы зрабілі, без дапамогі радыё». Вернэр Пфеніг – не проста вундеркінд, захоплены тэхнічнымі магчымасцямі гэтага сродка камунікацыі, ён становіцца адэптам нацысцкіх прапагандысцкіх установак і ахвярай сваіх унікальных здольнасцей: пісьменнік робіць свайго персанажа спецыялістам па радыёпеленгациі, і пры яго непасрэдным узделе загіне мноства людзей, у тым ліку маленькая дзяўчынка ў лесе дзесь на Украіне, вобраз якой раз ад разу будзе ўзнікаць перад унутраным зрокам хлопца. Так яго талент робіцца яго праклёнам і ў рэшце рэшт прымушае Вернэра задумацца пра тое, што адбываецца вакол яго. Нездарма пісьменнік дае яму прозвішча Пфеніг: гэта была не только манета самай малой вартасці, але і выраблялася з самых танных матэрыялаў, якія хутка псоваліся. З такіх пфенігаў, не меўшых ніякіх магчымасцей прабіцца ў жыцці, у вялікай значнасці фарміравалася нямецкая армія – для Вернэра адзінным спосабам не стаць шахцёрам, як яго бацька, што загінуў ў шахце, было пайсці ў войска.

Пачатак яго жыццёваму вандраванню кладзе талент адрамантаваць любы радыёпрыёмнік, нават без спецыяльных ведаў. Пасля таго, як Вернэр адрамантаваў радыё пану Зідлеру, аднаму з гітлераўскіх бонз, хлопчык атрымлівае рэкамендацыю да паступлення ў ваенную школу як

раз таму, што ў хлопца няма грошэй, каб вучыцца. Там хлопцаў вучаць навейшым дасягненням у механіцы, узлому сакрэтных кодаў, работе ракетных рухавікоў і г. д. Зіглер падкрэслівае, што гэтая адукацыйная ўстанова накіравана на такіх, як Вернэр, хлопцаў: «У тым і геніяльнасць гэтых устаноў. Ім патрэбны рабочы клас, працаўнікі. Хлопцы, на якіх няма кляйма, – герр Зідлер нахмурыйся, – смецце сярэдняга класа. Кіно і гэтак далей. Ім патрэбны працаўнікі хлопцы. Выключчныя хлопцы» [5, р. 85]. Шчуплы, маленькі Пфеніг паспяхова праходзіць усе іспыты і становіцца вучнем Шульпфорты, не ведаючы, што там будзе зроблена ўсё, как ператварыць юных навучэнцаў ў гарматнае мяса з адзінай мэтай – быць у стане без раздуму выканань лобы загад фюрэра. Яго малодшая сястра Юта інтуітывна разумее небяспечны накірунак развіцця Германіі, яна з'яўляецца духоўным камертонам і адразу не прызнае нацысцкую ідэалогію. але Вернэр спрабуе апраўдаць сябе пачуццём абавязка: «*Pflicht*. Гэта значыць доўг. Абавязак. Кожны немец, які выконвае сваю функцыю. Надзень боты і ідзі працуць. *Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer*. Кожны з нас павінны іграць сваю ролю, сястрычка [5, р. 124–123; курсіў – A. D.]. Ён выканае тое, што патрабуе ад яго фюрэр, як гэта будуць рабіць і мільёны немцаў, але перад тым яму прыйдзецца пазнаць страх, здзекі, хлусні, здрадніцтва, бо толькі такім чынам можна прымусіць людзей забыцца пра чалавечую годнасць і зрабіць з чалавека робат для ажыццяўлення чалавеканенавінніцкіх планаў, дзе больш моцны здзекваецца са слабага, а ўсё інакавае не мае права на існаванне. «Вы будзеце сілкавацца краінай і дыхаць нацыяй», – прапаведуе аднарукі наглядчык інтэрната [5, р. 137]. Ён нават пароўноўвае вучняў з градам куль: усе павінны ляцець ў адным напрамку, насустрач адзінай мэце, не ведаючы сумненняў, бо сумненне – гэта адзнака слабасці, а немец не можа быць слабым. Як у любой таталітарнай сістэме, усе павінны быць падобнымі адзін да аднаго, упор робіцца на аднолькавасць, усярэдненасць, а любыя формы інакавасці не только нівеліруюцца, але і знішчаюцца.

Такім інакшым, не падобным да чатырохсот вучняў Шульпфортэ быў сын дыпламата Фрэдэрык, «кволы хлопчык, тонкі, як травінка» [5, р. 137], марай якога была арніталогія; замест таго, каб вучыцца на памяць нацысцкія вершы і маршы, ён сачыў за палётам птушак, якія ўзнімаліся далёка ў неба, і хлопчык як бы ляцеў за імі, у той час як на школьнай пляцоўцы з факеламі і флагамі са свастыкай маршыруюць дзесьцігодкі; яны спявачаюць песню пра тое, што гатовы памерці смерцю героя на ахвярнай зямлі. Ў адрозненне ад Вернэра ён не можа прызвычацца да норм жыцця і паводзін у школе; у думках Фрэдэрык – у свеце птушак, паэзіі, музыкі, і таму ён не можа пагадзіцца са здзекамі, якія выкарыстоўваюцца, каб заглушыць чалавече ў вучняў і выклікаць у іх жывёль-

ныя інстынкты. З гэтай мэтай рэгулярна праводзіца забег, пад час якога вышукваецца найслабейшы з вучняў, а потым гэты хлопчык вымушаны зазнаць фізічнае і маральнае насілле. Фрэдэрык адмаўляеца браць удзел ў здзеках і не прызнае сябе найслабейшым, г. з. «недачалавекам», тым самым выносячы себе прысуд. Вернэр заплюшчвае вочы, каб не бачыць жудаснай сцэны, але не вырашаецца адкрыта падтрымаць сябра, хаця і разумее агіднасць таго, што робіцца навокал. Я. Рыц слушна зауважыла, што «ў рамане Энтані Дорра ставіцца пытанне пра меру калектыўнай і індывідуальнай віны ў гістарычных злачынствах» [2, с. 208]. Але гэта яшчэ і калектыўная траўма, якая кожным адчуваецца па-рознаму. Вернэр неаднаразова вяртаеца ў мінулае, спрабуючы разбурыць страшненную сучаснасць. Натуральная, падлетак яшчэ не ведае ўсю меру добра і зла, але ён не можа не адчуваць несправядлівасці сістэмы, накіраванай на дасягненне сусветнага панавання.

Прасвятленне не прыйдзе адразу; яго чакаюць новыя і новыя выпрабаванні і мора крыві. Ён бачыць, што чакае найслабейшага, прысутнічае пры расправе над украінскімі партызанамі, на след якіх яго каманда выйшла дзякуючы яго таленту радыёленаґатара, прыязджае да свайго адзінага сябра Фрэдэрыка, які пасля здзекаў жыве ў іншай прасторы, дзе няма «ні скандзіравання ні спеваў ні шоўковых сцягаў ні аркестраў ні труб ні маці ні бацькі ні каменданта з ліпкімі пальцамі які праводзіць пальцам па яго спіне» [5, р. 297; правапіс А. Д. – Ю. С.]. Але аднойчы наступае момант, калі ужо будзе не магчыма заплюшчваць вочы на жахи і зверства вайны, і ён не выканае свой абавязак, калі запеленгуете радыёперадатчык, які працуе ў доме № 4 па вуліцы Вобарэль. Гэта той дом, з якога надаваліся цудоўныя праграмы для дзяцей. З іх пачалося яго захапленне навукай і радыё. І Вернэр прыйдзе ў гэты дом і выратуе сляпую дзяўчынку, якая са страхам чакае, калі на шосты паверх дабярэцца нямецкі афіцэр у пошуках дыяманта. А дзяўчынка вельмі простымі словамі растлумачыць яму сэнс жыцця: «Калі я страціла зрок, Вернэр, людзі казалі, што я смелая. Калі знік мой бацька, людзі казалі, што я смелая. Але гэта не смеласць; у мяне няма выбару. Я прачынаюся і жыву сваім жыццём. А ці ты не робіш тое самае?

Ён кажа: «Шмат гадоў – не. Але сёння. Сёння, мабыць, і так» [5, р. 469].

Вялікую ролю ў рамане адыгрываюць інтэрэкстуальныя сувязі, у першую чаргу з раманам Ж. Верна «Дваццать тысяч лье пад водой». Мары-Лор атрымала першую частку ў падарунак ад бацькі яшчэ ў мірныя дні. Кніга суправаджвае я праз усю вайну. У крытычныя моманты яна ўзгадвае капітана Нэма і яго апошнія слова: «Мы памрэм разам, сябра мой Нэд» [5, р. 446], і гэта дае ёй сілу не здавацца, нават калі яна

апынулася адна, сляпая, у палаочым мястэчку. Раман адкрывае для сляпой дзяўчынкі дзіўны свет фантазій, прыгод і выпрабаванняў чалавечага духа, і таму ёй так падабаецца хадзіць на бераг мора слухаць шалясценне хваляў, збіраць малюскаў і марыць пра мора. Капітан Нэма, загадковая асока, што прыходзіць на дапамогу народам прыгнечаных краін, — яшчэ і даследчык таямніц мора. І як дэвізам яго падводнай лодкі «Наўшлус» з'яўляецца «Mobilis in mobili» (Рухаючыся ў рухомым), так і пісьменнік гуляе з пошукам нябачнага ў бачным, матэрыйальнага ў духоўным і наадварот. Яе цікаласць да марской біялогіі супастаўляеца з захапленнем хлопчыка радыё; іх жыццё магло скласціся інакш, але вайна радыкальным чынам змяніла іх лёс. Ён ніколі не даведаецца, на што здатная сучасная наука; яму не дано пазнаць каханне, а сляпая жанчына захавае памяць пра нямецкага хлопца, які выратаваў яе. Вайна яшчэ вельмі доўга будзе адгуквацца ў жыцці не толькі тых, хто непасрэдна перажыў яе, яле і іх нашчадкаў. І тэхналагічны прагрэс, які мог бы спрыяць больш камфортнаму жыццю людзей у розных частках света, зноў і зноў выкарыстоўваецца ў імя зла, трывумфа сілы, і маленъкіх пфенігаў зноў адурманьваюць прапагандай, і зноў яны ідуць «выконваць свой абавязак». У 1943 годзе Б. Брэхт напісаў «Бараноў марш» (Kälbermarsch), які застаецца актуальным і сёння:

«Der Metzger ruft. Die Augen fest geschlossen  
Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt.  
Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen  
Sie ziehn im Geist in seinen Reihen mit» [3].

Расійскі крытык А. Песцярэва называе раман «сэнтиментальным» [7]. Здаецца, што ёй не удалося пранікнуць па-за прастату дорраўскага стылю. Гэта нязвыклая, падманная прастата, за якой схаваны моцны па думцы і напружанаасці змест. Сціплі напісаны раман Энтані Дорра заклікае не забываць урокі гісторыі: мінулае мае звычку помсіць за беспамяцтва. Найвышэйшыя дасягненні науки і тэхнікі могуць аднолькава як служыць людзям, так і знішчаць усё, што яны будавалі на працягу тысячагоддзяў.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. A Q&A : with the 2015 winners of the Andrew Carnegie medals for excellence in fiction and nonfiction : [interviews with authors Anthony Doerr] // American Libraries. – 2015. – Vol. 46. – No. 7–8. – P. 16.
2. Кніжная полка Евгении Риц // Новыі мир. – 2015. – № 5. – С. 207–208.
3. Brecht, B. (1943), “Calf march” [“Kälbermarsch”], available at: <https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoriya-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943>
4. Chetty L. Lost Youth / L. Chetty // America. – 2014. – Sept. 1. – P. 38
5. Doerr A. All the Light We Cannot See / Anthony Doerr. – New York : Scribner, 2015. – 531 p.
6. Hooper B. The Booklist Carnegie Medal Interview, fiction : Anthony Doerr / B. Hooper // Booklist. – 2015. – July 1. – P. 6.

7. Пестерева Е. Сто бед и десять историй : Заметки / Е. Пестерева // Юность. – 2016. – № 6. – Режим доступа: [http://magazines.russ.ru/nov\\_yun/2016/6/sto-bed-i-desyat-istorij.html](http://magazines.russ.ru/nov_yun/2016/6/sto-bed-i-desyat-istorij.html)
8. Schulman M. How the Story Comes Together / M. Shulman // Publishers Weekly. – 2014. –April 14. – P. 26.
9. Vaill A. «All the Light We Cannot See», by Anthony Doerr / A. Vaill // The Washington Post. – 2014. – May 5. – available at: [https://washingtonpost.com/entertainment/books/all-the-light-we-cannot-see-by-anthony-doerr/2014/05/05/c2decc](https://washingtonpost.com/entertainment/books/all-the-light-we-cannot-see-by-anthony-doerr/2014/05/05/c2deec)
10. Яхина Г. Внутренние «галочки» / Г. Яхина // Дружба народов. – 2016. – № 1. – С. 251–252.

#### REFERENCES

1. (2015), “A Q&A: with the 2015 winners of the Andrew Carnegie medals for excellence in fiction and nonfiction”, interviews with authors Anthony Doerr, *American Libraries*, Vol. 46 No. 7-8, p. 16. (in English).
2. (2015), “Bookshelf Eugene Ritz” [“Knizhnaya polka Evgenii Ric’], *Novyi mir*, No. 5, pp. 207-208. (in Russian).
3. Brecht, B. (1943), “Calf march” [“Kälbermarsch”], available at: <https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943> (in German).
4. Chetty, L. (2014), “Lost Youth”, *America*, Sept. 1, p. 38. (in English).
5. Doerr, A. (2015), *All the Light We Cannot See*, Scribner, New York, 531 p. (in English).
6. Hooper, B. (2015), “The Booklist Carnegie Medal Interview, fiction”, *Booklist*, July 1, p. 6. (in English).
7. Pestereva, E. (2016), “One hundred and ten stories of troubles: Notes” [“Sto bed i desyat istorij: Zametki”], *Yunost*, No. 6, available at: [http://magazines.russ.ru/nov\\_yun/2016/6/sto-bed-i-desyat-istorij.html](http://magazines.russ.ru/nov_yun/2016/6/sto-bed-i-desyat-istorij.html) (in Russian).
8. Schulman, M. (2014), How the Story Comes Together, *Publishers Weekly*, April 14, p. 26. (in English).
9. Vaill, A. (2014), “All the Light We Cannot See”, by Anthony Doerr”, *The Washington Post*, May 5 – available at: <https://washingtonpost.com/entertainment/books/all-the-light-we-cannot-see-by-anthony-doerr/2014/05/05/c2decc>
10. Yakhina, G. (2016), “Internal ‘checkmarks’” [“Vnutrennie galochki”], *Druzhba narodov*, No. 1, pp. 251-252. (in Russian).

## ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК ДОМІНУЮЧА СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ РОМАНУ КОЛІНА ВІЛСОНА «ПАРАЗИТИ СВІДОМОСТЬ»: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

**Ірина Малишівська**

Кандидат філологічних наук, викладач,  
Кафедра англійської філології,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (**УКРАЇНА**),  
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  
e-mail: [irynamalyshvska@ukr.net](mailto:irynamalyshvska@ukr.net)

**UDC: 821.111 + 821. 131.1**